

Іна Соркіна (Гародня)
кандыдат гісторычных навук,
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ

Спраба перыядызацыі гісторыі мястэчак Беларусі (15 – пачатак 20 ст.)

Беларускае мястэчка – гэта своеасаблівая, надзвычай цікавая і шматранная з'ява ў гісторычнай сістэмепаселішчай. Мястэчкі былі шырока распаўсюджаным на Беларусі тыпам пасяленняў і аказвалі значнае ўздзейнне на фармаванне сацыяльна-еканамічнага, палітычнага і культурнага аблічча нашага краю на працягу ўсяго перыяду іх функцыянавання. У гэтым сэнсе вывучэнне мястэчак мае самакаштоўнае значэнне. Спецыяльнымі даследаваннямі дадзенай праблемы з'яўляюцца працы вядомага польскага гісторыка Станіслава Александровіча, дысертациі ?уя ÁІ oá a 32 u Ní ?e3 aé, a?meóeu Âæä?u y Oæé?ea . Розныя аспекты развіцця беларускіх мястэчак разглядаліся ў агульнагарадскім рэчышчы ў працах гісторыкаў-урбаністаў: Зіновія Капыскага, Анатоля Грыцкевіча, Яфрэма (Афроіма) Карпачова, Валянціны Чапко, Анатоля Лютага, Захара Шыбекі і інш.² Архітэктурае аблічча мястэчак вывучаў Аляксандар Лакотка³. Нашая спраба перыядызацыі гісторыі гэтых паселішчай зроблена на падставе матэрыялаў называючых даследыў.

¹ Aleksandrowicz S. Miasteczka Białorusi i Litwy jako ośrodki handlu w 16 i w I połowie 17 w. // Rocznik Białostocki. T. 1. Białystok, 1961. S. 63-13; Aleksandrowicz S. Kierunki produkcji rzemieślniczej i przemysłowej w miasteczkach Białorusi i Litwy (16 do połowy 17 w.) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Historia. Z. 6. Poznań, 1964. S. 23-54; Aleksandrowicz S. Zaludnienie miasteczek Litwy i Białorusi w 16 i w I połowie 17 w. // Rocznik dziejów społecznych i gospodarczych. Poznań, 1966. S. 35-67; Aleksandrowicz S. Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy 17 w. // Acta Baltico-Slavica. Poznań, 1970. T. 7. S. 47-108; Боха и Ю.М. Мястечкі вірхойдзі Віліі і нёманскай Беразіны ў 15-18 ст. (па археалагічных і пісьмовых крыніцах): Дыс... канд. гіст. навук. Мінск, 1994; Соркіна І.В. Роля мястэчак у сацыяльна-еканамічным і культурным развіцці Беларусі ў канцы 18-першай палове 19 ст.: Дыс... канд. гіст. навук. Гродна, 1998; Шаблюк В.У. Да прабле мы даследавання мястэчак феадальнай Беларусі (па матэрыялах Верхняга Панямонія) // Гісторычная навука і гістарычна-адукацыйная ў РБ (новыя канцепцыі і падыходы): Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў. У 2-х ч. Ч. 1. Мінск, 1994. С. 49-57; Шаблюк В.У. Забудова пры южномскіх мястэчак у 16-18 ст. // Гісторычна-археалагічны зборнік. Мінск, 1995. № 6. С. 242-256.

² Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии (16-17 в.). Минск, 1966.; Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в 16-первой половине 17 в. Минск, 1975; Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в 16-18 в. Минск, 1975; Карпачев А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии во второй половине 17-18 в.: Дис... доктора ист. наук. Минск, 1970; Чепко В.В. Города Белоруссии в первой половине 19 в. (экономическое развитие). Минск, 1981; Лютий А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце 18-первой половине 19 в. Минск, 1987; Шыбека З.В. Гарады Беларусі (60-я г. 19-пачатак 20 ст.). Минск, 1997.

³ Лакотка А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры. Мінск, 1999; Лакотка А.І. Мястэчка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 5. Мінск, 1999. С. 250-251.

Прынцыповую аснову ўсялякай перыядызацыі складаюць крытэрыйі. Надзвычай разнастайная эканамічна дзейнасць мястечак практычна на працягу ўсяго перыяду іх існавання можа скласці падставу для правядзення перыядызацыі іх гісторыі менавіта па эканамічнаму крытэрому. Багаты матэрыял для спробы выдзялення пўзўных перыядуў у гісторыі гэтых населеных пунктаў дае эвалюцыя сацыяльнага і, асабліва, этнаконфесійнага складу насельніцтва, а таксама архітэктурна-планіровачнага развіцця. Іншымі словамі, любы бок жыцця дзейнасці мястечак можа скласці аснову для выбару крытэрия перыядызацыі іх гісторыі. Сумесцішь розныя крытэрыйі і прапанаваць адзіны – комплексны – неўяўлецца магчымым у сувязі з храналагічным несупадзеннем разнастайных працэсаў развіцця мястечак. Асновай дадзенай спробы перыядызацыі абрачная эвалюцыя функцыянальных асаблівасцяў мястечак, іх спецыфікі, адметнасці ў сістэме паселішчаў Беларусі. Гэты крытэрый, на нашу думку, найбольш прыдатны з-за яго адноснай універсальнасці. Ён дазваляе ўзняцца вышэй за розныя асобныя бакі функцыянавання мястечак і прасачыць змены месца мястечак у структуры пасяленняў Беларусі, эвалюцыю іх ролі ў жыццядзейнасці грамадства нашага краю ўвогуле.

Проблема азначэння паняцця “мястечка”, яго спецыфікі ў паралінні з іншымі паселішчамі (вёскай і горадам) займае значнае месца ў даследаваннях шэрагу гісторыкаў і з'яўлецца дыскусійнай. У навуковай літаратуры мястечка паўстае як населены пункт, які адрозніваўся ад горада меншай колькасцю і складанасцю структуры насельніцтва, адсутнасцю абарончых збудаванняў, аграрнымі рысамі; ад сяла і вёскі рознічаўся наяўнасцю гандлю і рамяства як сталых заняткаў часткі жыхароў, большай культурнай і адміністрацыйнай значнасцю, а таксама большай складанасцю планіроўкі і забудовы. Функцыянальная адметнасць і спецыфічныя рысы мястечак, закоўваючы пэўную стабільнасць, зведалі і эвалюцыю. Паспрабуем яе прасачыць і вылучыць пэўныя этапы ў функцыянаванні і развіцці мястечак на беларускіх землях на працягу 15 – пачатку 20 ст.

Істотную трансформацыю мястечкі перажылі ў перыяд знаходжання нашага краю ў складзе Расейскай імперыі. Таму ёсьць усе падставы для выдзялення 2-х буйных перыядуў у гісторыі гэтых паселішчаў, храналагічнай мяжой паміж якіміз’яўляюцца 1772 – 1795 г. Ад 19 ст. у развіцці мястечак прасочваюцца новыя тэндэнцыі. Разам з тым далейшую эвалюцыю, асабліва ў другой палове 19 ст., атрымалі тыя з’явы і працэсы, якія ў папярэднюю эпоху толькі пазначыліся і не прайвіліся належным чынам. У сваю чаргу, у рамках гэтых двух перыядуў можна вылучыць асобныя этапы.

У гісторыі беларускіх мястечак часоў Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай выразна праглядаюцца тры этапы.

1. 15 – першую палову 17 ст. можна акрэсліць як час актыўнага паўставання і экстэнсіўнага развіцця мястечак на беларускіх землях. Узнікненне мястечка як з’явы супадае з інтэнсіфікацыяй феадальнага спосабу вытворчасці, цэнтралізацый Беларуска-літоўскай дзяржавы. Спрыяльная эканамічна і палітычна сітуа-

ацыя, якая склалася на нашых землях, садзейнічала колькаснаму і якаснаму росту гарадскіх паселішчаў, прычым колькаснае іх прырошчванне адбывалася менавіта за кошт мястечак. К сярэдзіне 17 ст., па падліках З.Капыскага, на беларускіх землях $\bar{a}u\bar{e}\ 37\ \bar{a}\bar{e}\bar{a}\bar{e}\bar{i}\ 3425\ i\ u\bar{p}\bar{u}\bar{u}\bar{a}\bar{e}$ ⁴. Большасць гарадоў склаліся да 16 ст. Значыць, 16 – першая палова 17 ст. былі часам імклівага развіцця мястечак у Беларусі.

Такім чынам, 16 – першая палова 17 ст. – перыяд урбанізацыі беларускага грамадства. Аднак урбаністычныя працэсы рэалізоўваліся тут у “малых” формах, у выглядзе невялікіх “мест” – мястечак, якія на працягу ўсяго разглядаемага перыяду не здолелі эвалюцыянуваць у сярэднія, а тым больш буйныя гарады (да сярэдзіны 17 ст. дасягнулі ўзроўню сярэдняга горада толькі такія мястечкі як Нясвіж і Клецк).

Адной з прычынаў гэтага з’яўляўся феадальны характар гаспадаркі, патрэбы якой абумовілі новы этап урбаністычнага развіцця ў гэты час. Ва ўмовах пашырэння таварна-грашовых адносінай кожны феадал імкнуўся да заснавання ўласнага “места” як прыдатку феадальнага маёнтку, механізму атрымання ад яго найбольшага прыбытку. У выніку гэтага стваралася такая канцэнтрацыя гарадскіх паселішчаў і канкуранцыя паміж імі, якая да мінімуму звужала сферу іх гаспадарчага ўпрыгожвання. Другой прычынай досьць шчыльней сеткі дробных гарадскіх паселішчаў на беларускіх землях было моцнае гаспадарчое ўздзеянне буйных гарадоў, якія склаліся яшчэ да 15 ст. і вакол якіх канцэнтрацыя мястечак была найбольшай. Гаспадарчая дзейнасць буйных гарадскіх цэнтраў патрабавала найбольшай уключанасці сельскага насельніцтва ў рыначны абарот, што забяспечвалася мак-сімальны шчыльнасцю пасярэднікаў – мястечак. Іх масавае ўзнікненне сведчыла пра далейшае развіццё вытворчых сілаў і таварна-грашовых адносінай у феадальным грамадстве. Складанне сеткі мястечак абумоўлівалася тыповымі для ўрбанізацыйных працэсаў прычынамі – патрэбай у трывальных пунктах гандлёвага абмену паміж сельскагаспадарчымі і рамесніцкімі вытворцамі. Ажыццяўленне гэтага абмену і ўцягванне сельскагаспадарчага насельніцтва ўсімі ў рыначны абарот з’яўлялася галоўнай функцыяй мястечка, якая лічыцца класічнай. Таму 15 – першая палова 17 ст. – час паўставання і росквіту “класічных” (ці “уласна”) мястечак.

Апроч галоўнай функцыі асяродкаў гандлёвага абмену, мястечкі ў гэты час абслугоўвалі камунікацыйны рух. Адначасова праходзіў працэс утварэння мес-таковага рамяства за кошт сельскага і дворскага рамяства. Гэты перыяд вызнача-ецца таксама росквітам функцыянування феадальных замкаў, якія разам з неўма-цаванымі ўладальніцкімі сядзібамі выступалі ў якасці аднаго з асноўных спажыў-цоў мястаковага рамяства, генетычна звязанага з забеспячэннем патрэбай феа-дала. Гаспадарчая значнасць мястечак на гэтым этапе не змагла пераасці лакаль-нага рынка.

2. Другая палова 17 – першая палова 18 ст. – час глыбокага эканамічнага заняпаду беларускага краю ў цэлым, і мястечак у прыватнасці, выкліканага шматлікімі разбуральнымі войнамі. Шматгадовыя ваенныя дзеянні, палітыка су-

⁴ Копысцкій З.Ю. Соціяльно-политическое развитие городов Белоруссии... С. 10.

цэльнага спусташэння зямлі і вываду палонных прывялі Беларусь да дэмографічнай і гаспадарчай катастрофы, на стагоддзе адкінулі яе назад. “Татальная дэструкцыя”, – так вызначаў стан грамадства таго часу Генадзь Сагановіч. Глабальныя наступствты той катастрофы рэзка змянілі лёс беларускага этнасу. Гарады і мястэчкі, што паступова аднаўляліся, былі ўжо іншыя, мелі іншыя аблічча. Падчас войнаў сярэдзіны 17 ст. беларускае бюргерства было вынішчана. Утварыўся вакуум, які актыўна запаўняла яўрэйскае насельніцтва. Менавіта з таго часу ў гандлёва-прамысловым жыцці мястэчак і гарадоў пачынаюць дамінаваць яўрэі.

3. Другая палова 18 ст. – перыяд эканамічнага, палітычнага і культурнага ажыўлення і ўздыму Рэчы Паспалітай у надзвычай складаных унутры- і зневешнепалітычных абставінах. Для беларускіх мястэчак гэта быў час аднаўлення і інтэнсіфікацыі ў іх развіцці. Адбывалася скарачэнне ўдзельнай вагі местачкоўцаў, занятых у абслугоўванні камунікацыйнага руху. Назіраецца колькасны і якасны рост местачковага рамяства, а таксама пераарыентацыя яго на рынак. Пры асобных мястэчках узімкаюць прамысловыя прадпрыемствы, прадукцыя якіх разыходзілася далёка за межамі лакальных рэгіёнаў. Купцы некаторых мястэчак удзельнічалі не толькі ў рэгіянальным, але і далёкасяжным гандлі, у тым ліку і замежным.

Імкнучыся забяспечыць сваім мястэчкам дадатковыя прывілеі і тым самым паправіць эканамічную сітуацыю, паstryяць іх засяленню жыхарамі іншых гарадоў, павялічыць іх жыццяздольнасць ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі паміж шматлікімі “местамі”, уладальнікі дамагаюцца для некаторых з іх самакіравання па магдэбургскому праву, што юрыдычна замацоўвае іх паўнапраўны гарадскі статус. Афіцыйна мястэчкі атрымалі магчымасць набываць магдэбургскія права паводле рашэння Бельскага сейму (1564 г.). Аднак некаторыя мястэчкі карысталіся ім яшчэ да гэтай пастановы (Высокое – з 1494 г., Браслаў – з 1501 г. і інш.). Па падліках Я. Карпачова, у другой палове 18 ст. на тэрыторыі Беларусі было 438 гарадскіх паселішчаў: 39 гарадоў і 399 мястэчак. 38 мястэчак (ці амаль 10 %) мелі самакіраванне паводле магдэбургскага права⁵. Усё гэта знайшло сваё адлюстраванне ў харектары матэрыяльнай культуры мястэчак, якая ўсё больш набліжаецца да гарадской. У адпаведным накірунку адбываецца і планіровачнае развіццё мястэчак, многія з якіх набываюць дастаткова развітую плошчава-булічную структуру. Мястэчкі Беларусі, такім чынам, паступова страчвалі сваю сярэднявечную аднатыповасць. Іх эканамічная дзеянасць становілася ўсё больш разнастайней, ускладняліся і іншыя бакі функцыянавання гэтых паселішчаў.

У развіцці мястэчак перыяду Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай пераважалі працэсы, што працякалі натуральна, пад уздзеяннем тагачасных сацыяльна-еканамічных фактараў. Дзяржавная ўлада спрабавала рэгуляваць гэтыя працэсы ці фіксавала іх, пацвярджала тое, што ўжо стала рэчаіснасцю. Найбольш паказальнымі ў гэтых адносінах з'яўляюцца працэс складання сеткі мястэчак і ўздеяйненне на яго дзяржавы.

⁵ Карпачев А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии... С. 91.

Узнікненне мястечак было цесна звязана з заснаваннем таргоў, што, у сваю чаргу, было выкліканы патрэбамі ўнутранага рынку. З'яўленне на землях Беларусі грашовай рэнты і паступовы яе рост у даходах скарбу і феадалаў вымушаў сялян прадаваць частку сваёй прадукцыі. Побач з вялікакняскімі і прыватнаўласніцкімі маёнткамі ў 15 ст. узнікаюць таргі, якія і рабілі магчымым продаж сельскагаспадарчых прадуктаў, а таксама набыццё неабходных тавараў, якія натуральная сялянская гаспадарка вырабіць не магла. Таргі прыцягвалі, такім чынам, не толькі сялянскія масы, якія сцякаліся сюды спарадычна, але і рамеснікаў і гандляроў, што сяліліся тут стала. У выніку побач з таргамі узнікалі паселішчы, якія маглі спачатку развіцца ў гандлёва-рамесніцкія асяродкі і зрабіцца мястечкамі фактычна і толькі пазней праз атрыманне прывілею набыць юрыдычны статус “места”. Заснаванне таргу было настолькі моцна звязана з узнікненнем мястечка, што ў далейшым пры выдачы прывілея на заснаванне мястечка абумоўлівалася права на адначасовае адкрыццё таргу і карчмы. І наадварот, права на адкрыццё таргу з'яўлялася раўнаценным праву на заснаванне мястечка⁶.

Пэўны час падаткі ад мястечковага гандлю ішлі выключна на карысць скарбу. Вялікакняская адміністрацыя напачатку строга рэгламентавала заснаванне новых мястечак прыватнымі асобамі, а таксама ўвядзенне новых падаткаў на існуючых ужо таргах, што знайшло адлюстраванне ў Статутах ВКЛ 1529 і 1566 г. Нават на гаспадарскіх землях мястечкі маглі засноўвацца толькі з дазволу ўладаў. Артыкул 14 “Уставы на валокі” забараняў адкрыццё новых прыватнаўласніцкіх таргоў бліжэй, чым за 3 мілі ад ужо існуючых вялікакняскіх⁷.

Няспынны рост колькасці мястечак (нягледзячы на цяжкасці, звязаныя з іх заснаваннем), а таксама настойлівия просьбы шляхты аб наданні ёй права вольнага заснавання новых таргоў прывялі, у рэшце рэшт, да скасавання існуючых абмежаванняў. Статут ВКЛ 1588 г. у 29 артыкуле I рэдзелу абавязчай: “...а хто б з абывацеляў таго панства нашага якога колькве стану і народу шляхецкага для прымнажэння сабе пажытку хацеў на грунце сваім мястечка новае садзіці, то яму вольна будзе ўчыніці, і тарговае ў ім паводле даўняга звычаю... установіць”⁸. Гэта расшэнне было сведчаннем развіцця феадальнай гаспадаркі на землях Беларусі. Насычаны сельскагаспадарчай прадукцыяй рынак меў патрэбу ва ўсё новых гандлёвых цэнтрах. Пасля 1588 г. працэ узнікнення мястечак аблегчыўся і паскорыўся. У канцы 16 – пачатку 17 ст. пачынаецца іх бурны рост.

У часы Расейскай імперыі функцыянаванне мястечак знаходзілася пад моцным уздзеяннем палітыкі царызму. Мястечкі былі паселішчамі, раней невядомымі ў Рэсей. Яны ўяўлялі новую з'яву для расейскага заканадаўства, і гэта было неспрыяльнym для іх развіцця. Адносіны царскага ўрада да мястечак фактычна

⁶ Быхан Ю.М. Мястечкі вярхоўя Вілі і нёманскай Беразіны... С. 35.

⁷ Гуркоў У.С. Мястечка // Этнографія Беларусі. Мінск, 1989. С. 332.

⁸ Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. Мінск, 1989. С. 98-99.

абумоўліваліся яго аграрнай і нацыянальнай палітыкай, а таксама палітыкай у галіне горадаўтварэння.

На працягу канца 18 – пачатку 20 ст. адбываўся працэс паступовага “размывання” сярэднявечных мястечак. Яны гублялі сваю сярэднявечную аднатыповасць. Адны з іх апускаліся да становішча звычайных сельскіх паселішчаў. Іншыя захоўвалі сваю класічную функцыю эканамічнага абслугоўвання на лакальных рынках пераважна тых пансіх і сялянскіх гаспадараў, якія з цяжкасцю пераходзілі на прадпрымальніцкі лад. Частка мястечак здолела ўзняцца на ўзровень гарадоў. Інтэнсіўнасць працэсу “размывання” мястечак не была адноўлькавай на працягу гэтага часу і вызначалася зменамі ў сацыяльна-еканамічнай сітуацыі ў краі і палітыкай царызму ў дачыненні да мястечак. Уздзеянне апошняга факттару на гэты працэс было асабліва адчувальным на этапе канца 18 – першай паловы 19 ст.

Пасля далучэння беларускіх земляў да Рasei на іх стваралася новая сістэма гарадскіх адміністрацыйных цэнтраў. Змяніўся статус многіх пасяленняў. Шэраг мястечак сталі ўезднымі ці заштатнымі гарадамі – Бабінавічы, Вілейка, Гарадок, Докшыцы, Дрыса, Ігумен, Копысь, Лепель, Стары Быхаў, Сураж, Сянню, Чавусы і інш. Адначасова такія гарады былога ВКЛ як Бешанковічы, Браслаў, Давыд-Гарадок, Дуброўна, Клецк, Капыль, Крычаў, Ляхавічы, Ушачы, Шарашова, Шклоў былі пераведзены ў разрад мястечак як адміністрацыйна непатрэбныя імперыі.

З'явілася шмат новых мястечак, ператвораных з вёск і сёл. Царскі ўрад, каб задобрыць мясцовых землеўладальнікаў, прызнаваў мястечкамі практична ўсе паселішчы, якія прэтэндувалі на гэта званне. Указ сената ад 26 кастрычніка 1810 г. дазваляў памешчыкам пераводзіць свае сёлы і вёскі ў разрад мястечак з мэтаю продажу ў іх віна, што забаранялася ў вёсках. Для гэтага дастаткова было толькі *аа̄дай ёё аа́а?і аа?а?*.

Асабліва пачасціліся выпадкі заснавання новых мястечак у сувязі з гватоўным высяленнем яўрэяў з сельскай мясцовасці. Многія памешчыкі, каб не пазбавіцца пасрэдніцкіх паслуг яўрэяў, пераводзілі звычайнія паселішчы ў сваіх уладаніях на ступень мястечак і tym памнажалі іх колькасць, асабліва ў 20-х г. 19 ст. Фонды губернскіх адміністрацый утрымліваюць вялікую колькасць справаў аб падобных прашэннях памешчыкаў. 16 сакавіка 1826 г. Віцебскі, Магілёўскі, Смаленскі і Калужскі генерал-губернатар дакладваў у міністэрства ўну траных справаў: “Со времени высылки и евреев из деревень в города и mestечки поступают ко мне весь ма часто представления от гражданских губернаторов Витебской и Могилевской губерний о дозволении помещикам учреждать в имениях mestечки. Хотя помещики таковым исканиям придают благовидность, якобы стараются распространить промышленность и торговлю посредством учреждения ежегодных ярмарок, но легко проникнуть в истинную цель таковых заведений – доставление евреям места жительства, за которое они предлагают весьма значи-

⁹ Лютый А.М. Социаль но-экономическое развитие городов Белоруссии... С.18-19.

тельную плату”¹⁰. Дыскрымінацыя яўрэйскага насельніцтва, як бачым, таксама аказвала ўплыў на паскарэнне працэсу ”размывання“ мястэчак.

Такім чынам, мястэчкі ў разглядаемы перыяд характарызavalіся вялікай разнастайнасцю тыпаў. Пад назвай ”мястэчка“ хаваліся як буйныя гандлёва-прамысловыя цэнтры, якім не хапала толькі афіцыйнага гарадскога статуса, так і звычайныя сельскія паселішчы. Мелі месца і кур’ёзныя сітуацыі. Так, у 1825 г было заснаванае мястэчка Мальта (Рэжыцкі ўезд Віцебскай губерні). Падчас агляду губерні віцебскі губернатар быў вельмі здзіўлены: новаўтворанае ”мястэчка“ складалася з 3-х будынкаў – карчмы і 2-х лазняў¹¹.

Палітыка расейскага ўраду ў дачыненні да яўрэяў значна ўскладніла развіццё мястэчак. У выніку прымусовага высялення яўрэяў з сельскай мясцовасці, беларускія гарады і мястэчкі ператварыліся ў рэзервацыі для цэлага народу. Важнасць гандлёва-прамысловай дзеяйнасці для яўрэйскага насельніцтва яшчэ больш узрасла. А таму яўрэйскія гандляры і прамыслоўцы рабілі ўсё, каб манаполізаваць яе. Узрастала роля яўрэяў у жыцці дзеяйнасці мястэчак. Канцэнтрацыя яўрэйскага насельніцтва ў мястэчках узмацняла агульную беднасць местачковых жыхароў і паскарала працэс паўперызыцыі мяшчанства. Так, яўрэі мястэчка Талачын у 1825 г. характарызавалі сваё становішча наступным чынам: “...от большого стеснения в одном доме по два и более семейств крайнею бедностию наказаны так, что и дневного пропитания иметь не можем...”. У гэтым жа годзе яўрэі мястэчка Шклоў у прашэнні на імя імператара адзначалі: “Стеснение по городам и местечкам от переселения из деревень евреев, близкое к истреблению нас, дает нам смелость... просить себе спасения от предстоящей гибели еврейскому народу в белорусских губерниях”¹². У выніку падрываўся эканамічны патэнцыял мястэчак, які назапашваўся стагоддзямі.

На становішча мястэчак істотны ўплыў аказвала палітыка расейскіх уладаў у галіне горадаўтварэння ў Беларусі. Асноўныя яе прынцыпы сфармуляваныя ў працы З.Шыбекі. Мястэчкі былі выключаны з горадаўтваральных працэсаў. Пасля далучэння беларускіх земляў да Рәсей тут скасоўвалася магдэбургскае права. На гарады, якія яго мелі, і на мястэчкі, стаўшыя цэнтрамі ўездаў, пашираліся прынцыпы расейскага гарадскога самакіравання паводле Даравальной граматы гарадам 1785 г. Жыхары большасці мястэчак, якія гарадскіх правоў не атрымалі, пераводзіліся ў сяляне і нават раздаваліся прыватным уладальнікам. Гэта выклікала іх барацьбу за вяртанне мяшчанскае статусу. Праўда, у некаторых найбольш буйных мястэчках захоўваліся мяшчанская грамады беларусаў, напрыклад, у Івянцы, Койданаве. Аднак большасць местачковых мяшчан-беларусаў пасля далучэння да Рәсей была запрыгонена і а'б'яднаная ў сялянскія грамады.

¹⁰ Расейскі дзяржавны гістарычны архіў (РДГА). Ф. 1287, вол. 5, ад. з. 1127, арк. 2.

¹¹ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ) у Менску. Ф. 1297, вол. 1, ад. з. 879, арк. 7.

¹² Таксама, ад. з. 460, арк. 8.

Адзінпраўнае становішча mestachkovaga жыхарства касавалася. Адны мяшчанская грамады да сярэдзіны 70-х г. 19 ст. падпрадкоўваліся муниципальным органам бліжэйшых гарадоў, другія – валаснымі праўленнямі. Такім чынам, мястечкі юрыдычна адмяжоўваліся ад гарадоў і не атрымлівалі законнай падставы набываць гарадскі статус. Мястечкі гублялі сваю адметнасць – пераходны стан паміж вёскай і горадам. Аднак, вывучэнне сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця мястечак Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 ст. дазваляе зрабіць выснову аб тым, што многія мястечкі па шэрту паказыкаў – структуры насельніцтва, узроўню эканамічнага развіцця, культурна-асветніцкай ролі, знешняму выглядзу – не саступалі гарадам і нават пераўзыходзілі некаторыя з іх. Такія мястечкі маглі рэальнай прэтэндаваць на афіцынае прызнанне горадам. Падобныя пытанні ўздымаюцца, што знайшло адлюстраванне ў крыніцах. Так, у 1837 г., калі збіраліся звесткі пра канфіскаваныя маёнткі, гарадзенская скарбовая палата знайшла магчымым пераўтварыць у гарады мястечкі Здзенцыол (Дзятлава), Ружаны і Свіслач. Аднак гарадзенскі грамадзянскі губернатор не падтымаў гэтай ініцыятывы, адзначыўшы, што не бачыць патрэбы ў заснаванні новых гарадоў: “Ежели бы допустить обращение которого либо из помянутых местечек в город, в таком случае потребно было бы: а) с ущербом в получаемых теперь с конфискованных имений доходов отвести черту для выгона; б) устроить ратушу и особое полицейское управление с отнесением содержания оных на счет города; в) дать направление через новый город ходу почт и проч.”¹³ Заснаванне новых гарадоў патрабавала пэўных матэрыяльных і арганізацыйных намаганняў, што і адштурхоўвала чыноўнікаў ад падтырмкі горадаўтваральных працэсаў. Афіцынае наданне паселішчам правоў горада знаходзілася ў кампегэнцыі ўраду, які вынікі горадаўтварэння ў Беларусі амаль не ўлічваў. Непризнанне царскім урадам правоў горада за паселішчамі, якія ўздымаюцца да такога ўзроўню, стрымлівала тут фармаваннегарадскога абывацельства і пашырэнне культурна-асветніцкіх асяродкаў. Тому мястечкі не сталі падмуркам для пашырэння сеткі беларускіх гарадоў у перыяд фармавання рынковых адносінаў. Губляюцца патэнцыял горадаўтварэння, які закладваўся на працягу стагоддзяў.

Асобныя бакі функцыянавання мястечак не знаходзіліся пад непасрэднымі упłyvамі палітыкі царскіх уладаў. У канцы 18 – першай палове 19 ст. надзвычай разнастайнай была гаспадарчая дзеянасць гэтих паселішчаў. Яны адыгрывалі значную ролю ў эканамічнай трансфармацыі памежыцкай гаспадаркі і ў таварызацыі сельскагаспадарчай вытворчасці Беларусі ўвогуле. Пра гэта сведчыць канцэнтрацыя ў мястечках вотчынных мануфактур, якія папярэднічалі буйной капиталістычнай прамысловасці, і кірмашовага гандлю, які папярэднічаў аптовому капіталістычнаму гандлю. Па аб’ёму мануфактурнай вытворчасці і кірмашовых абаротаў некаторыя мястечкі апярэджаўвалі гарады і тым мацавалі базу для індустрыялізацыі і ўрбанізацыі Беларусі.

¹³ НГАБ у Гродна. Ф. 1, вол. 4, ад. з. 663, арк. 11-12.

Больш разнастайным і інтэнсіўным у парадунні з папярэднім перыядам стала культурнае жыццё мястечак. Яны прынягвалі значную колькасць навучальных установаў, бібліятэк, музычных і тэатральных калектываў. Гэтаму спрыялі і ўладальнікі мястечак, якія прытымліваліся асветніцкіх ідэалаў. Мястечкі, такім чынам, не засталіся ў баку ад агульнаеўрапейскага асветніцтва. Неабходна таксама адзначыць, што гэтыя паселішчы ў разгледзянем часу выступалі захавальнікамі мясцовай культурнай традыцыі і, у прыватнасці, аўтахтоннай архітэктуры. Тут складвалася своеасаблівая культура ўрбанізаванага побыту, якая мела мясцовасць паходжанне. Хваля расейскай універсалізацыі яшчэ не паспела дакаціца да мястечак.

Такім чынам, нягледзячы на шэраг неспрыяльных фактараў, мястечкі і пад царскай уладай нетолькі не здавалі сваіх эканамічных і культурных пазіцый, якія яны мелі ў складзе ВКЛ, але па некаторых паказчыках нават узмацнілі іх. Новаутвораныя на Беларусі расейскім урадам гарады прызначаліся пераважна для адміністрацыйнага кіравання краем, а ў сферах прадпрымальніцтва і культурнай дзейнасці на першых парах не маглі канкуруваць са старадаўнімі мястечкамі.

У другой палове 19 – пачатку 20 ст. у функцыянаванні беларускіх мястечак адбываліся істотныя змены, якія могуць быць выяўлены і прааналізаваны праз высвяленне асноўных тэндэнцый у развіцці гэтых паселішчаў у акрэслены час, што выдатна зроблена ў працы З.Шыбекі.

Працягваўся працэс “размывання” сярэднявечных мястечак. Адны з іх апускаліся да становішча звычайных сельскіх паселішчаў, іншыя ўздымаліся на ўзвышеньне гарадоў. Пераважаў уздым. Колькасць мястечак гарадскога тыпу павялічылася за гэты перыяд больш чым у 5 разоў (з 26 да 140), а колькасць мястечак-сёлаў зменшылася ў 4,6 раза¹⁴.

Адбывалася скарачэнне колькасці мястечак на беларускіх землях: у 1863 г. іх было 418, у пачатку 20 ст. – 322. Памяншэнне іх колькасці адбывалася коштам дробных паселішчаў, колькасць вялікіх (больш за 2 тыс. чал.), наадварот, узрастала: у 1863 г. – 26, 1897 г. – 99, 1909 г. – 104¹⁵. Рост прамысловасці і транспарту, змяненне маштабаў міжгарадскіх эканамічных сувязяў, рост саміх гарадскіх цэнтраў і павелічэнне іх арэалаў – усё гэта пазбавіла мястечкі іх важнага функцыянальнага значэння. Неабходнасць у вялікай колькасці пасярэднікаў паміж гарадамі і сельскай мясцовасцю зникала.

Пэўную ролю адыгралі і “непрыязныя” адносіны да гэтых паселішчаў з боку расейскага ўраду. Паўстанні 1830 – 1831 г. і, асабліва, 1863 г. рэзка змянілі палітыку царызму ў дачыненні да мястечак, большасць якіх знаходзілася ў руках мясцовых аштарнікаў. Пасля задушэння паўстання 1863 г. і да Лютайскай рэвалюцыі 1917 г. на тэрыторыі сучаснай Беларусі не было заснавана ніводнага новага мястечка, калі не лічыць Баранавіч-Разводава, статус якога быў прызнаны толькі

¹⁴ Шыбека З.В. Гарады Беларусі... С. 82.

¹⁵ Таксама. С. 79.

на ўзроўні менскай губернскай улады¹⁶. На працягу ўсяго парэформеннага пе-рыяду царызм ставіўся дамястечак нязменна варожа. Мястечкі, таксама як і пры-ватнаўласніцкія гарады, лічыліся “чужымі рускаму жыццю”. Урад імкнуўся да ўніфікацыі мястечак па ўзору расейскіх паселішчаў. Так, у 1862 г. была створаная камісія для выпрацоўкі заходаў па паляпшэнні грамадскага кіравання ва ўсіх гара-дах імперыі. Яна прапанавала ўсе паселішчы, што стваралі “нібы пераход ад га-радскіх да сельскіх”, называць пасадамі. Але ініцыятыва не знайшла падтрымкі ў кабінече міністра¹⁷.

Рабіліся нават спробы скасаваць мястечкі, зруйнаваць гэтую ўнікальную адметнасць беларускага краю. Распрацоўваліся праекты па ліквідацыі прыват-наўласніцкіх гарадоў і мястечак шляхам выкупу буйнейшых з іх дзяржавай і пера-воду дробных у разрад сельскіх пасяленняў. Аднак, як заўсёды, у скарубу не знай-шлося сродкаў. А проста ператварыць уласніцкія гарады і мястечкі ў шэраговыя населеныя пункты, як гэта рабілася ва ўнутраных губернях Расеі, урад, па зразуме-лых прычынах, не адважваўся. Былі ліквідаваныя толькі скарбовыя мястечкі. Іх жы-хары, дзяржайныя сяляне “і іншыя асобы” ў адпаведнасці з законам ад 16 мая 1867 г. становіліся ўласнікамі сваіх земляў за адпаведны выкуп. Яўрэі яшчэ раней да ўступ-лення ў сілу згаданага закона гвалтам высыяляліся са скарбовых мястечкаў.

З правядзеннем чыгунак сярод мястечак вылучаліся такія, якія маглі стаць неабходнымі вузламі агульнарасейскага рынку. Да чыгуначнай сеткі непасрэдна далучылася толькі 5 мястечак: Воранава, Лёзна, Жлобін, Маладзечна, Калінкаві-чы. Чыгуначны транспарт быў лёгкадаступным і для тых мястечак, што месціліся не больш як у 10 км ад рэйкавых магістраляў. У цэлым новы від транспорту меў вартасць для 70 з 322-х мястечак¹⁸. Аднак звяртае на сябе ўвагу той факт, што ў групе буйных мястечак пераважала роля рачнога транспорту. “Чыгуначны” мя-стечкі яшчэ не паспелі дагнаць у сваім развіцці “рачныя”, якія мелі эканамічныя выгоды больш ранняга пашоджання. Захоўвалі сваю эканамічную значнасць і мя-стечкі, якія мелі толькі гужавы транспорт. Аднак большую перспектыву ўсё ж давалі чыгункі і рэкі. У выніку будаўніцтвачыгунак, не адпавядаючага мясоўым патрабам, многія мястечкі былі адкінутыя на ўзвышеніе сельскіх паселішчаў і ад-розніваліся ад іх толькі назвай. Адзінае, чым працягвалі вылучаща мястечкі таго часу, дык гэта сваім пераважна прыватнаўласніцкім характарам і шматлічным складам насельніцтва.

У 1863 г. мяшчанскае саслоўе вызвалялася ад падушных падаткаў. Замест іх уводзіўся падатак з нерухомай маёмы, што “прыносила даход”. Нароўні з мяш-чанамі гэты ж гарадскі падатак павінны былі плаціць і сяляне мястечак, якія ў дадзеным выпадку адносілі да гарадскіх паселішчаў. Новае падаткаабкладанне

¹⁶ Шыбека З.В. Беларускія і яўрэйскія грамады мястечак Беларусі ў працэсе горадаўтварэння (1861-1904) // Беларусіка. Кн. 4. Мінск, 1995. С. 74.

¹⁷ Шыбека З.В. Гарады Беларусі... С. 40.

¹⁸ Таксама. С. 80.

надавала мястечкам дадатковую адметнасць. Царскі ўрад нават узяў за правіла прызнаваш гарадскім паселішчамі толькі тыя, дзе гэты падатак збіраўся. Аднак ён не змот забяспечыць раўнапраўнасць ў аблкладанні мяшчансіх і сялянскіх грамадаў. Каб пазбавіца двайнога аблкладання – вясковымі (выкупнымі і інш. плацяжамі) і гарадскімі падаткамі – сяляне імкнуліся адмежавацца ад мястечак.

У 1875 г. мяшчанемястечак, у т.л. і беларускіх, атрымалі самастойнае састоў-нае кіраваннє. Яўрэйскія і беларускія грамады местачковых мяшчанаў аў ядноўваліся ў адну. Сельскія ж грамады мястечак захоўвалі ранейшую самастойнасць. Рэфармаванне мястечак іх не кранула. У склад местачковых мяшчанаў запісваліся толькі асобныя сяляне, якія канчаткова гублялі свае зямельныя надзелы. Царскія ўлады ў некаторых месцах ніяк не маглі выкананіе прадпісанне закону: выбраць местачковая мяшчанская самакіраванне, якое б складалася на 2/3 з хрысціянаў.

Тым не менш, у мястечак з'явілася яшчэ адно істотнае адрозненне – мяшчанская кіраванне як элемент гарадскога жыцця. Яно вяло ўлік сваіх сябраў, збірала дзяржаўныя падаткі, а таксама сродкі на дабрачыннасць, адкрыццё школаў і бальніц. Ішыні словамі, з сярэдзіны 70-х г. у мястечках юрыдычна афармлялася гарадская абшчына з распрыгоненых мяшчанаў. Мястечкі зноў набывалі больш-менш выразную якасць паселішчаў пераходнага стану паміж горадам і вёскай, якую яны гублялі пасля далучэння беларускіх земляў да Рasei. У ліку адзнакаў мястечак, побач з афіцыйным прызнаннем і спагнаннем падатку з нерухомай маёmacці, сенат і гаспадарчы дэпартамент МУС пачаў называць мяшчанская кіраванне. Аднак местачковыя купцы па-ранейшым прыпісваліся да бліжэйшых гарадоў, а сялянская грамада адасаблялася ад мяшчанскаў. Узнікалі цяжкасці ў стварэнні агульнай гарадской гаспадаркі і гарадскога самакіравання. Не набіралася нават сродкаў на іх утрыманне. Для таго патрабаваліся агульныя намаганні ўсіх жыхароў мястечак (мяшчанаў, купцоў, сялянаў). Самаўладдзе зусім не спрыяла паразуменню паміж імі.

У парэформенны час мястечкі яшчэ больш актыўна ўключаліся ў сферу прадпрымальніцтва, аднак назіралася спецыфіка гэтага роду дзейнасці ў мястечках. Іх уклад у развіццё фабрычна-завадской прамысловасці скарачаўся, асабліва па колькасці рабочых. Яны адставалі ад гарадоў па тэмпах індустрыялізацыі, у асноўнай сваёй масе гублялі перспектыву прамысловага развіцця. Непатрэбныя работнікі мігравалі ў фабрычныя цэнтры і за мяжу. У мястечках найхутчэй узрасцала ўдзельная вага прадпрыемстваў мануфактурнага тыпу. Прыйчым удзел мястечак у ручной прамысловай вытворчасці пашыраўся і па аў ёму гадавой вытворчасці і па колькасці рабочых. Мадэрнізаваныя мануфактуры ці прамысловыя мідзі-прадпрыемствы без механічных рухавікоў, найбольш адпавядалі фінансавым магчымасцям прадпрымальнікаў-яўрэяў, што жылі ў мястечках. Дамінавалі мястечкі і ў рамеснай вытворчасці. Местачковыя рамёствы развіваліся ў парэформенны перыяд інтэнсіўней за гарадскія. Рамяство тут з'яўлялася апошнім сродкам для існаванне скучанай у мястечках яўрэйскай беднаты.

У другой палове 19 ст. змянілася таксама роля мястэчак ў гандлі Беларусі. Гандлёвая дзейнасць у гэтых паселішчах мелаасва асаблівасці. Перш за ёсё неабходназвярнуць увагу на той факт, што новы від транспарту – чыгуначны – ісготна павялічыў масутранзітных грузаў, што ішлі праз Беларусь, у т.л. і праз мястэчкі. Лічбавыя суадносіны грузаў прыбыцця і адпраўлення паказваюць, што гандлёвая ролі мястэчак была складанай: як і сельскія гандлёвыя цэнтры, яны выступалі зборшчыкамі і адпраўнікамі прадуктаў паяводства, а як гарады, спажывалі і размяркоўвалі прадукты жывёлагадоўлі, рыбнай лоўлі, мінеральнае паліва, металы, металічныя вырабы, будучічныя матэрыялы, рамесныя вырабы. Адзначаная гандлёвая функцыя мястэчак паказвае іх пераходнае становішча ў эвалюцыі ад вёскі да горада і пасрэдніцкую ролю ў тавараабмене паміж двумя асноўнымі тыпамі паселішчаў.

Звяртае на сябе ўвагу той факт, што толькі ў мястэчках назіралася перавага адправак прамысловых вырабаў над іх прыбыццём. Ускосна гэта можа сведчыць пра тое, што толькі mestачковая вытворчасць (пераважна мануфактурна-рамесная), яшчэ захоўвала інфрыструктуру самастойнага развіцця, бо абапіралася на попыт з боку мясцовага спажыўца і не мела канкуренцыі ў выглядзе машыннай індустрыі.

Асобныя мястэчкі вылучаліся буйнымі гандлёвымі абаротамі. Важнымі транспартнымі вузламі ўсерасейскага рынку былі Смаргонь, Шклоў, Горваль, Лоеў, Ветка, Ула, Прапойск, Жлобін і інш. У цэлым, мястэчкі акумулювалі каля 19,5 % гандлёвых абаротаў Беларусі. На долю гарадоў прыпадала крэйху больш 2/3 згаданых абаротаў¹⁹. Мястэчкі, такім чынам, пасваёй гандлёвой ролі значна ўступалі гарадскім цэнтрам, аднак ўсё ж узышаліся над звычайнімі населенымі пунктамі.

Важна падкрэсліць, што і ў парэформенны перыяд мястэчкі пераўзыходзілі гарады як па колькасці кірмашоў, так і па ўдзельнай вазе ў іх сукупным гадавым абароце. Сезонныя харктор сельскагаспадарчай вытворчасці, з якой цесна звязваліся мястэчкі, аддаленасць іх ад чыгунак рабілі неабходным перыядычны пашыраны гандаль для назапашвания і масавага збыту тавараў. Праўда, і mestачковыя кірмашы гублялі значнасць цэнтраў аптовага гандлю. Аднак у канцы 19 ст. традыцыйная форма гандлю пачала набываць новы змест. У яе рамках актыўізваўся тавараабмен паміж mestачковымі рамеснікамі і сялянствам.

Даследчыкамі выяўлена ўзаемазалежнасць прамысловых і гандлёвых капіталаў, прамысловай і гандлёвой дзейнасці ў гарадах і яе адсутнасць у мястэчках ды іншых паселішчаў. Гэта можна растлумачыць удзелам негарадскіх капіталаў у сельскагаспадарчай вытворчасці, імкненнем дробных прамыслоўцаў мястэчак збываць сваю прадукцыю ўласнымі сіламі, без дапамогі гарадскіх пасрэднікаў, а таксама адсутнасцю даверу ў сферы прадпрымальніцтва паміж мясцовымі землеўладальнікамі-паялякамі і яўрэямі. Такая сітуацыя замаруджвала эканамічнае развіццё мястэчак і ператварэнне іх у гарады.

Заслугоўвае асаблівай увагі праблема ўзаемадзеяння паміж вёскамі, мястэчкамі і гарадамі ў разглядаемы перыяд. Па ланцужку “вёска-мястэчка-горад” з

¹⁹ Шыбека З.В. Гарады Беларусі... С.122.

сельскай мясцовасці ў гарадскія цэнтры перакачваліся лепшыя сродкі і сілы. Пры гэтым важна падкрэсліць, што вытворчая структура мястечак найбольш адпавядала вытворчай структуры вёсак. Яны дапаўнялі адну адну. Складваліся своеасаблівія тандэмы “мястечка-вёска”, нібы цагліны для будучага нацыянальнага рынку. Гэты эканамічны тандэм праіснав аў да часоў савецкай улады. Ужо да канца 19 ст ён падняў шэрраг мястечак, такіх як Быцень, Глуск, Ілья, Лоеў, Азёры, Паставы, Прапойск, Свіслач, Смілавічы, Хоцімск, Ветка, Глыбокае, Даўыд-Гарадок, Дуброўна, Крычаў, Ляхавічы, Мір, Ружаны, Смаргонь, Шклоў і інш. да ўзоруно гарадоў. Аднак толькі адзіная Смаргонь змагла набыць гарадскі статус²⁰. Тыя намаганні, што прыкладалі жыхары мястечак для гандлёв а-прамысловага і культурнага ўздыму сваіх паселішчаў, па-ранейшаму не знах одзілі падтрымкі ва ўрадавых колах.

Па меры ідуstryялізацыі ўзрастала значэнне гарадоў для вёскі. Эканамічна залежнасць вёскі ад горада выяўлялася ў збыце сельскагаспадарчай прадукцыі, набыцці неабходных фабрыкатаў, крэдытаў. Мястечкі ўзмацнялі гэтую залежнасць, хоць і самі з 70-х гадоў 19 ст. знаходзіліся ў ёй. Непасрэдна ад гарадоў залежалі 92 мястечкі гарадскога тыпу. Астатнія 48 у гэтых адносінках заставаліся “вольнымі”. Аднак і яны траплялі ў апасяродкованую сувязь з буйнымі гарадамі. Так, у зоне ўплыву Менску знаходзілася 39 мястечак гарадскога тыпу²¹. Такім чынам, механізм узаемадзеяння гарадоў, мястечак і вёсак ў Беларусі быў тыповым для грамадства, якоепачынала індуstryялізацыю. Горад узрасцяў коштам вёскі, але і цывілізацыі яе, абапіраючыся надаволі густую сетку мястечак. Калі гарады былі артэрыямі, то мястечкі – капілярамі рыначнага арганізму Беларускага краю.

Нельга не прыгадаць важнасць камунікацыйнай функцыі мястечак у інтэграцыйных працэсах на беларускіх землях, на што звярнуў увагу Ігар Углік. На працягу ўсяго перыяду функцыяновання гэтых паселішчаў яны з'яўляліся своеасаблівымі контактнымі зонамі для сялянства навакольных вёсак, насельніцтва самога мястечка, а таксама гандлёвых людзей з гарадоў і іншых мястечак. У інтэграцыйным аспекте мястечка выступала як кансалідуючы цэнтр групы навакольнага сельскага насельніцтва ў сістэме нівеліруючых працэсаў больш высокага таксанамічнага ўзоруно. Контактнаму аб'яднанню жыхароў значнай навакольнай тэрыторыі садзейнічалі не толькі эканамічныя функцыі мястечак, але і адміністрацыйныя, рэлігійныя і культурна-асветніцкія. Такім чынам, мястечкі адыгрывалі важную ролю ў інтэнсіфікацыі непасрэдных (асабістых) контактаў паміж людзьмі, якія з'яўляюцца дзейным сродкам распаўсюджання сінхроннай этнокультурнай інфармацыі і забеспячэння інтэграванасці этнасу²².

²⁰ Шыбека З.В. Беларускія і юрэйскія грамады мястечак... С. 76.

²¹ Шыбека З.В. Гарады Беларусі... С. 84.

²² Углік І.Р. Камунікацыйная функцыя мястечак цэнтральнай Беларусі ў інтэграцыйных працэсах на беларускіх землях у дараваны перыяд // Быт і культура беларусаў: Тэзісы дакладаў наўку. канфер. Мінск, 1984. С. 34-35.

У цэлым, можна з упэўненасцю сцвярджаць, што пасля далучэння да РССР беларускія мястэчкі не мелі спрыяльных умоваў для свайго развіцця. Аднак у разглядаемы перыяд гэтыя ўнікальныя паселішчы нашага краю, нягледзячы на ўсе перашкоды і цяжкасці, дэманстравалі сваю незвычайнную жыццяздольнасць.

Пасля трагічных падзеяў Першай святавай вайны, каstryчніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны мястэчкі ўступілі ў апошнюю стадию свайго развіцця. Аналіз гэтага перыяду гісторыі беларускіх мястэчак знаходзіцца па-за рамкамі задач аўтаркі. Адзначым толькі, што ў 20–30-я гады 20 ст мястэчкі і іх жыхары зведалі на себе ўсе эксперыменты бальшавікоў і павароты іх палітыкі. Зтубіўшы свае традыцыйныя сацыяльна-жанамічныя і культурныя функцыі, мястэчка паступова трансфармуецца, спрабуе прыстасавацца да новага жыцця, упісацца ў мадэль якой-небудзь з яго складаючых – калгас або горад. Аднак страціўшы сваю ранейшую адметнасць, унікальнасць, мястэчка так і не стварыла новага феномену.

Гэтыя паселішчы і іх насельніцтва (“дробнабуржуазныя элементы”) не ўпісаліся ў структуру новага сацыялістычнага грамадства. Паколькі да канца 30-х г. прыватнікі былі ліквідаваны і многія з іх падзялілі горкі лёс заможных сельскіх гаспадароў, то скаванне самога паняцця “мястэчка” як асяродка прыватнаўласніцкай псіхалогіі было, на думку ўладаў, лагічным акордам у велічным гімне калектыўнай працы. Паводле указу Прэзідыта УАСН Савета БССР ад 27 верасня 1938 г. “Аб класіфікацыі населеных пунктаў Беларускай ССР” мястэчкі як адміністрацыйныя адзінкі былі скаваныя. У Заходній Беларусі яны праіснавалі да вядомых падзеяў 1939 г.

Беларускі паят, карэнны палескі mestachkovets Сяргей Грахоўскі ўспамінаў: “Сярод мноства страт знікла дарагое мне слова “мястэчка”, і самое мястэчка страціла свой непаўторны, вякамі складзены побыт, шчырыя адносіны сумлення і даверу, яскравы каларыт мудрых і прыгожых традыцый. Дакладна і ёмістасе слова замянілі калекамі абрэвіятур “гарпасёлак”, “ПГТ” (пасёлак гарадсюга тыпу), а найчасцей – “райцэнтр”, з поўным наборам “раёў”: райкам, райвыканкам, райваенкам, райаддзелы, райканторы... (які там рай?). Гэты “рай”, што ўжо не вёска і яшчэ не горад, спрадвеку звалі мястэчкам. І адразу ўзнікала ўяўленне пра ціхае, невялічкае, часта далёкае ад чыгункі паселішча з дзвюма-трыма брукаванымі вуліцамі, з вялікаю рыначнаю плошчай пасярэдзіне, з доўгім шэрагам крамаў і крамак, з шумнымі восеніцкімі кірмашамі, з адною або дзвюма цэрквамі, некалькімі сінагогамі...”²³ Сапраўды, варта б было вярнуць сённяшнім гарадскім пасёлкам і буйным вёскам іх спрадвечнае найменне – мястэчка – і тым самым узнавіць незаслужана забытую назуву.

²³ Цыт. па: Асіноўскі С.М. Поль памяці: постаці і падзеі беларускай міну ўшчыны. Мінск, 1999. С. 88.

Пытанні да І.Соркінай

Генадзь Семяничук (Гародня): Ці можна правесці дэфінітыўную мяжу між паніццем сярэднявечнае або феадальнае мястечка і мястечка капіталістычнае?

Ірина Кітурка (Гародня): На падставе чаго Вы залічваеце другую палову 17 – першую палову 18 у адзіны перыяд? Ці можаце Вы паразіцію развіцця мястечак адраву пасля сканчэння вайны Рasei з Рэччу Паспалітай, г.зн. у другой палове 17 ст. і ўзорэнь мястечак напачатку 18 ст.?

Святлана Куль-Сяльверстава (Гародня): Ці адпавядзе раней прапанаваная перыядызацыя культурнага жыцця мястечкаў той, якуюмы зараз пачулі? Ці ёсьць разыходжанні?

Адказы І.Соркінай

Адказ Г.Семяничку: У навуковай літаратуры не існуе дэфініцыі сярэднявечнага мястечка і мястечка капіталістычнага, таму я могу выказаць толькі ўласныя думкі. Мястечка ў высокім сярэднявеччы выконвала ў асноўным ту ю класічную функцыю, аб якой я казала падчас выступу. Таму сярэднявечнае мястечка адносна аднатаўпнае. А ў эпоху развіцця капіталістычных адносінаў роля мястечак у жыцці дзейнасці грамадства значна ўскладнілаца. З'яўляеца надзвычай вялікая разнастайнасць тыпу мястечак. Падназывай мястечка хаваліся, як звычайнія сельскія паселішчы, так і буйныя рамесна-гандлёвыя асяродкі, якім не хапала толькі афіцыйнага гарадскога статусу. Мястечка ў перыяд капіталістычнай эпохі, а таксама і перадкапіталістычнай (у першай палове 19 ст.) мела багацейшы набор заняткаў насељніцтва. Такім чынам на магэрыялах мястечак гэтай эпохі мы можам праводзіць іх тыпалагічную класіфікацыю па самых розных паказчыках: па ступені набліжанасці да гарадоў, па эканамічнай функцыі – дамінаце, па планіровачнаму развіццю і г.д. У гэтых момантах заключалася самае істотнае адрозненне паміж мястечкамі сярэднявечча і мястечкамі наступнай эпохі.

Адказ І.Кітуркі: Я лічу, што гарады і мястечкі аднаўляліся значна больш складаней за вёскі і іх працэ аднаўлення зацягнуўся. Таму ў дачыненні да развіцця гарадоў і мястечак другую палову 17 – першую палову 18 ст. можна аб'яднаць у адзіны перыяд і ахарактарызаваць яго як перыяд крыйзісу.

Адказ С.Куль-Сяльверставай: Я не спынялася на культурных аспектах, бо моя тэма была пададзена ў секцыю эканамічнай гісторыі. Калі гэтая канферэнцыя будзе мець далейшы працяг, тады ў секцыі гісторыя культуры я падам тэму “Спроба перыядызацыі мястечак па культурных паказчыках”. Лічу, што перыядызацыя па культурных паказчыках не будзе супадаць з прапанаванай у майі дакладзе. Другая палова 18 – пачатак 19 ст. – гэта эпоха Асветніцтва. Многія ўладальнікі мястечак прытрымліваліся асветніцкіх ідэалаў, таму мястечкі прыцягвалі значную колькасць тэатральных і музычных калектываў, навучальных установаў. Мястечкі, такім

чынам, не засталіся ў баку ад агульнаеўрапейскага асветніцтва, таму адносна культурнага жыцця мястэчак канец 18 ст. не ўяўляў выразнай мяжы.

Рэпліка Валянціна Голубева (Менск): У другой палове 17 ст. зямля запусцела, людзей не хапала. Дзяржава прымала льготы для сялянства, заклікае: ідзіце ў вёску, бярыце колькі хочаце зямлі. Жыхары мястэчак і гарадоў – беларускія мяшчане і сялянства, якое там жыло, кідаюць мястэчка ды горад і ідуць у вёску, дзе можна ўзяць колькі хочаш зямлі і выжыць. У гэты час у мястэчках і гарадах аddy-ваещца нацыянальная змена насельніцтва, беларусы зыходзяць, на іх месца прыходзяць яўрэі, якім не давалі зямлю ў вёсцы, нават каб яны і хацелі скарыстацца гэтай нагодай. Па сутнасці беларусаў-рамеснікаў у гарадах і мястэчках амаль не застаецца. Магчыма, тыя рамеснікі-беларусы потым і хацелі вярнуцца ў горад, але месца ўжо было занятае. Гэта быў вызначальны момент у гісторыі мястэчкаў адносна нацыянальнага і рамесна-прамысловага складу насельніцтва.

Іна Соркіна: Я даследавала толькі канец 18 – першую палову 19 ст., у якіх акрэсленая В.Голубевым праблема спецыяльна не разглядалася. Але Вашыя разважанні выклікаюць цікавасць і патрабуюць далейшай навуковай распрацоўкі.